



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Што кажа Біблія пра цярпенне? — Частка 2 · Пісанні KJV з нумарамі Стронга

ЧАСТКА 2 · НОВАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ, ЗБУДАВАНАЕ НА АСНОВОПАЛАЖНЫМ БІБЛЕЙСКІМ
ВУЧЭННІ

Church

ПАЧАТКОВАЕ СЛОВА

Выпрабаванне вашай веры выпрацоўвае цярпенне, і цярпенню трэба дазволіць закончыць сваю дасканалую справу. Гэта — падмурак, які нам ужо пакладзены; цяпер мы ідзем далей, з новымі сведкамі той самай ісціны. Грэчаскае слова — *hupotone* (G5281, цярпенне), цярплівая вытрываласць, устойлівасць пад ціскам; дзеяслоў — *hupoteno* (G5278, вытрываць), заставацца пад цяжарам і не ўцякаць. Побач з ім стаіць *makrothumia* (G3115, доўгацярпенне), доўгацярплівы дух, які чакае, пакуль пройдзе час. Старажытнае гебрэйскае слова — *qavah* (H6960, чакаць), і Strong's сцвярджае, што яго карань азначае звязванне разам, як шнур — той, хто чакае, звязаны са сваім Богам. Заўважце ўважліва, дзе цярпенне стаіць у Пісанні: пасля таго, як воля Божая выконана, і перад тым, як абяцанне атрымана. Яно бяжыць у гонцы. Яно валодае душою. Яно атрымлівае ў спадчыну абяцанні. Яно чакае, як земляроб свайго дарагога плоду, аж да прыходу Госпада. І вы не атрымліваеце яго самі па сабе: Пісанні навучаюць яму, і Бог цярпення дае яго. Дабраслаўлены той, хто вытрымлівае. Даследуйце гэта.

ТРЫ ПЫТАННІ, НА ЯКІЯ АДКАЗВАЕ ГЭТА ДАСЛЕДАВАННЕ:

1. Чаму нам патрэбна цярплівасць, і што абяцана тым, хто церпіць да канца?
2. Адкуль паходзіць цярплівасць — хто яе дае і дзе яна спасцігаецца?
3. Як доўга павінна цярпенне чакаць, і які выхад дае Госпад тым, хто чакае?

ФУНДАМЕНТ, ЯКІ УЖО ЗАКЛАДЗЕНЫ — ЦЯРПЛІВАСЦЬ

АСНОВА → СПАКУШЭННЕ ВАШАЙ ВЕРЫ ВЫРАБЛЯЕ ЦЯРПЕННЕ (ІАКАВА 1:3).

ФУНДАМЕНТ → АЛЕ ЦЯРПЛІВАСЦЬ ПАВІННА МЕЦЬ СВОЙ ДАСКАНАЛЫ ПЛЁН, ШТОБ ВЫ БЫЛІ ДАСКАНАЛЫЯ І ЦЭЛЫЯ, НІ Ў ЧЫМ НЕ МАЮЧЫ НЕДАХОПУ (ЯКАВА 1:4).

АСНОВА → СКОРЕ ВЫРАБЛЯЕ ЦЯРПЛІВАСЦЬ + ЦЯРПЛІВАСЦЬ, ДОСВЕД + ДОСВЕД, НАДЗЕЮ (РЫМЛЯНАМ 5:3-4).

ФУНДАМЕНТ → ДАДАЙЦЕ ДА ЎСТРЫМАННЯ ЦЯРПЛІВАСЦЬ + ДА ЦЯРПЛІВАСЦІ БЛАГАЧЭСЦЕ (2 ПЯТРА 1:6).

ФУНДАМЕНТ → ВОСЬ ЦЯРПЛІВАСЦЬ СВЯТЫХ: ТЫЯ, ХТО ЗАХОЎВАЕ ЗАПАВЕДЗІ БОЖЫЯ (АДКРЫЦЦЁ 14:12).

ФУНДАМЕНТ → БЛАГАСЛОВЕННЫ ЧАЛАВЕК, ЯКІ ПЕРАНОСІЦЬ СПАКУСУ: БО, ЗРОБІЎШЫСЯ ВЫПРАБАВАНЫМ, ЁН АТРЫМАЕ ВЯНЕЦ ЖЫЦЦЯ (ЯКАВА 1:12).

Гэта Частка 2 пацвярджае тую ж самую ісціну на новым шэрагу сведак.

ГРЭЧАСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“Цярпенне” — **G5281 *hupomone*** — Пацярплівае перанясенне, стойкае трыманне пад цяжарам вам патрэбна цярплівасць, каб вы атрымалі абяцанае

“Вытрымліваць” — **G5278 *hupomeno*** — заставацца пад, зносіць выпрабаванні, вытрымліваць мы называем шчаслівымі тых, што вытрымліваюць

“Доўгацярпенне” — **G3115 *makrothumia*** — доўгае цярпенне, стрыманасць да ўсякай трываласці і доўгацярплівасці з радасцю

“Будзьце цярплівыя” — **G3114 *makrothumeo*** — Цярпець доўга, мець доўгае цярпенне, цярпліва пераносіць будзьце цярплівыя, браты, да прышэсця Госпада

(Мае асабістыя думкі — звярніце ўвагу на два вялікія словы, бо яны цесна звязаны, але не аднолькавыя. *hupomone* (G5281, цярпенне) — гэта трыманне пад ціскам — слова для цяжару, які трэба несці. *makrothumia* (G3115, доўгацярпенне) — гэта доўгацярплівы дух — слова для часу, які трэба перачакаць. Іоў паказвае першае; земляроб паказвае другое. І Пісанне змяшчае кожнае слова на сваім месцы: *hupomone* патрэбна для бегу і выпрабавання, а спадкаемцы атрымліваюць абяцаныя абяцанні праз *makrothumia*, бо абяцанне адкладзена. Бог выбраў кожнае слова для таго месца, куды Ён яго змясціў, і гэты выбар вучыць нас: трэба і несці цяжар, і чакаць час.)

ЯЎРЭЙСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“чакаць” — **H6960 *qavah*** — звязваць разам, шукаць, чакаць, спадзявацца Я цярпліва чакаў Госпада

“Цярпліва чакаць” — **H2342 *chul*** — Пакутаваць, адчуваць боль, чакаць Спакойна пакладзіся на ГОСПАДА і чакай Яго з цярпеннем

“Давер” — **H3176 *yachal*** — чакаць, быць цярплівым, спадзявацца Хоць бы Ён і забіў мяне, я буду спадзявацца на Яго

“Надзея” — **H3175 *yachiyl*** — Чакальны, той, што павінен спадзявацца Добра чалавеку і надзейвацца, і моўчкі чакаць

(Мае асабістыя думкі — паводле Стронга, *qavah* (H6960, чакаць) у сваім карані азначае звязванне разам, гэтак жа, як скручваецца шнур; і адсюль — шукаць, чакаць з надзеяй. Той, хто чакае ГОСПАДА, не адрэзаны ад Яго ў чаканні — ён звязаны з Ім, як шнур, і само чаканне ёсць гэтае звязванне. А *chul* (H2342, цярпліва чакаць) азначае працаваць у пакутах, як жанчына, што родзіць: часам чаканне — гэта агонія, і Бог усё роўна называе гэта цярпеннем. Заўважце таксама *yachal* (H3176, чакаць, спадзявацца), слова Іова, і *yachiyl* (H3175, поўны чакання), якое ад яго паходзіць: чалавек цярпення — гэта чалавек, поўны чакання. Ён чакае не марна; ён чакае ЯГО.)

ПАЧАТКОВЫ ЯКАР

ГЕБРАЯЎ 10:36 Бо вам патрэбная цярплівасць, каб, учыніўшы волю Божую, атрымаць абяцаньне. **[G5281 *hupomone* ■]**

БО ВАМ ПАТРЕБНАЯ ЦЯРПЛІВАСЦЬ + УЧЫНІЎШЫ ВОЛЮ БОЖУЮ → АТРЫМАЦЬ АБЯЦАНЬНЕ.

(Мае асабістыя думкі — Пісанне кажа, што вам ПАТРЭБНА цярплівасць. Гэта не ўпрыгожанне для нямногіх; гэта неабходнасць для ўсіх. *hipomone* (G5281, цярплівасць) — гэта цярплівая вытрываласць, устойлівасць пад цяскам. І звярніце ўвагу, дзе яна стаіць: пасля таго, як воля Божая выканана, і перад тым, як абяцанне атрымана. Многія людзі выканалі волю Божую, а потым здаліся ў чаканні — абяцанне не страчана, яно толькі адкладзена. Цярплівасць нясе чалавека ад учынку да атрымання.)

I. БЯЖЫЦЕ З ЦЭРПЛІВАСЦЮ — АПАНОЙЦЕ ВАШЫМІ ДУШАМІ

А. ГЕБРАЯЎ 12:1 Дык і мы, маючы навокал нас гэтае воблака сьведкаў, адкінуўшы ўсякі цяжар і грэх, які нас аблытвае, з цярплівасцю будзем бегчы ў змаганні, што ляжыць перад намі
[G5281 *hipomone* ■]

АДКЛАДЗЕМ УСЯКІ ЦЯЖАР + БУДЗЕМ БЕГЧЫ З ЦЭРПЛІВАСЦЮ У ПАПЯРОД ЛЕЖАЧЫМ ПОПРЫШЧЫ.

(Мае асабістыя думкі — цярпенне гэта не стаянне на месцы; гэта БЕГ. Дыстанцыя пакладзена перад намі: мы не выбіралі шлях, але мы выбіраем бегчы па ім. І ніхто не бяжыць абцяжараны — адкінь усякі цяжар, і грэх, і тады бяжы. *hipomone* (G5281, цярпенне) трымае на працягу ўсёй даўжыні дыстанцыі.)

В. ЛУКІ 21:19 У цярплівасці вашай здабывайце душы вашыя. **[G5281 *hipomone* ■]**
У ЦЭРПЛІВАСЦІ ВАШАЙ ЗДАБЫВАЙЦЕ ДУШЫ ВАШЫЯ.

(Мае асабістыя думкі — кароткі верш, але глыбокі. У вашым цярпенні — не побач з ім, а ўнутры яго — чалавек здабывае сваю душу. Страціш цярпенне — і душа будзе змецена; захаваеш яго — і ты ўсё яшчэ трымаешся за сваю душу.)

II. ПРАЗ ВЕРУ І ЦЯРПЛІВАСЦЬ АТРЫМЛІВАЮЦЬ АБЯЦАННІ Ў СПАДЧЫНУ

А. ГЕБРАЯЎ 6:12 каб ня стацца вам маруднымі, але пераймальнікамі тых, якія праз веру і доўгацярплівасць бяруць у спадчыну абяцання. **[G3115 *makrothumia* ■]**

КАБ НЯ СТАЦЦА ВАМ МАРУДНЫМІ → АЛЕ ПЕРАЙМАЛЬНІКАМІ ТЫХ, ЯКІЯ ПРАЗ ВЕРУ І ДОЎГАЦЯРПЛІВАСЦЬ БЯРУЦЬ У СПАДЧЫНУ АБЯЦАННІ.

(Мае асабістыя думкі — цярпенне тут гэта *makrothumia* (G3115, доўгацярплівасць), доўгацярплівы дух. І звярніце ўвагу на пару: вера і цярпенне. Вера ўхопліваецца за абяцанне; цярпенне трымаецца моцна, пакуль яно не спраўдзіцца. У лянiвага чалавека няма ні таго, ні другога; у спадчыннікаў ёсць абодва.)

В. ГЕБРАЯЎ 6:15 І гэтак [Абрагам], маючы доўгацярплівасць, атрымаў абяцанне.
[G3114 *makrothumeo* ■]

ПАСЛЯ ТАГО, ЯК ЁН З ЦЯРПЛІВАСЦЮ ПЕРАНЁС → ЁН АТРЫМАЎ АБЯЦАНАЕ.

(Мае асабістыя думкі — гэта Аўраам. Абяцанне не прыйшло ў той самы дзень, калі было сказана; паміж словам і атрыманням было ПОСЛЯ, і гэты прамежак быў напоўнены цярплівым перанясеннем. *makrothumeo* (G3114, быць цярплівым) — ён чакаў доўгі час, і ён атрымаў гэта. Так будзе і з кожным спадкаемцам, які не здаецца.)

С. РЫМЛЯНАЎ 8:25 А калі спадзяемся на тое, чаго ня бачым, чакаем з цярплівасцю.
[G5281 *hipomone* ■]

НАДЗЕЯ НА ТОЕ, ЧАГО МЫ НЕ БАЧЫМ, → З ЦЯРПЛІВАСЦЮ ЧАКАЕМ ЯГО.

III. БУДЗЬЦЕ ЦЯРПЛІВЫЯ ДА ПРЫШОСЦЯ ГОСПАДА

А. ЯКУБА 5:7 Дык будзьце доўгацярплівымі, браты, да прыйсця Госпада. Вось, земляроб чакае каштоўнага плоду зямлі, і дзеля яго доўгацярплівы, аж пакуль атрымае дождж ранні і позні.
[G3114 *makrothumeo* ■]

ДЫК БУДЗЬЦЕ ДОЎГАЦЯРПЛІВЫМІ, БРАТЫ, ДА ПРЫЙСЦЯ ГОСПАДА + ЗЕМЛЯРОБ ЧАКАЕ КАШТОЎНАГА ПЛОДУ ЗЯМЛІ.

(Мае асабістыя думкі — як доўга трэба чакаць у цярпенні? Да ПРЫШЭСЦЯ ГОСПАДА — вось гэта і ёсць мера. І паглядзіце на гэты вобраз: земляроб не можа паквапіць дождж, і ён чакае яго, бо плод драгі. Такі і вы.)

В. ЯКУБА 5:8 Будзьце доўгацярплівымі і вы, умацуйце сэрцы вашыя, бо прыйсць Госпада набліжаецца. **[G3114 *makrothumeo* ■]**

БО ПРЫЙСЦЬ ГОСПАДА НАБЛІЖАЕЦЦА → БУДЗЬЦЕ ДОЎГАЦЯРПЛІВЫМІ І ВЫ + УМАЦУЙЦЕ СЭРЦЫ ВАШЫЯ.

С. ЯКУБА 5:11 Вось, мы шчаслівымі называем тых, якія вытрывалі. Вы чулі пра цярплівасць Ёва і ведаеце канец [яго] ад Госпада, бо Госпад вельмі спагадлівы і міласэрны.

[G5281 hupomone ■]

МЫ ЛІЧЫМ ШЧАСЛІВЫМІ ТЫХ, ХТО ЦЯРПІЦЬ + ВЫ ЧУЛІ АБ ЦЯРПЕННІ ІОВА → ГОСПАД ВЕЛЬМІ МІЛАСЭРНЫ І ЛІТАСЦІВЫ.

(Мае асабістыя думкі — тут сустракаюцца два словы: endure — гэта hupomene (G5278, трываць), а цярпенне Іова — гэта hupomone (G5281, цярпенне) — слова "трымацца пад", а не слова "чакаць". Іоў зрабіў больш, чым чакаў; ён трымаўся пад цяжарам. І звярніце ўвагу на КАНЕЦ гэтага: тыя, хто чуў пра цярпенне Іова, УБАЧЫЛІ вынік, які прынёс Госпад, а гэты вынік — жаль і пяшчотная літасць. Выпрабаванне мае канец, і канец адкрывае Яго сэрца.)

IV. АДКУЛЬ ПАХОДЗІЦЬ ЦЯРПЛІВАСЦЬ — ПІСАННІ, І БОГ ЦЯРПЛІВАСЦІ

А. РЫМЛЯНАЎ 15:4 Бо ўсё, што было напісана, было напісана дзеля нашага навучання, каб праз цярплівасць і суцяшэнне з Пісанняў мы мелі надзею. **[G5281 hupomone ■]**

НАПІСАНА ЗАЗДАЛЕГАДЗЬ = НАПІСАНА ДЛЯ НАШАГА НАВУЧАННЯ → ПРАЗ ЦЯРПЛІВАСЦЬ І СУЦЯШЭННЕ З ПІСАННЯЎ МЕЛІ НАДЗЕЮ.

В. РЫМЛЯНАЎ 15:5 А Бог цярплівасці і суцяшэння няхай дасць вам тое самае думаць між сабою паводле [ўзору] Хрыста Ісуса **[G5281 hupomone ■]**

БОГ ЖА ЦЯРПЛІВАСЦІ І СУЦЯШЭННЯ → ДА НЯХАЙ ДАСЦЬ ВАМ БЫЦЬ АДНАДУМЦАМІ АДЗІН ДА АДНАГО.

(Мае асабістыя думкі — дзе чалавек атрымлівае цярпенне? Разам стаяць два адказы: ПІСАННІ і сам БОГ цярпення. Тое, што было напісана даўней, — Іоў, Аўраам, Давід, — было напісана, каб навучыць нас, каб МЫ маглі мець надзею. І тое, чаму вучаць Пісанні, Бог дае: ён названы Богам цярпення, і тое, кім ён з'яўляецца, ён дае. Прасі ў яго і даследуй кнігу.)

С. КАЛАСЯНАЎ 1:11 дужэючы ўсякаю сілаю паводле магутнасці славы Яго на ўсякую цярплівасць і доўгачэрплівасць з радасцю **[G5281 hupomone ■]**

УМАЦАВАНЫЯ ўсякаю сілаю → ДА ўсякай ЦЯРПЛІВАСЦІ І ДАўГАТЭРПЯЛІВАСЦІ З РАДАСЦЮ.

(Мае асабістыя думкі — заўважце, для ЧАГО ўся гэтая сіла. Умацаваныя ўсякаю сілаю, паводле славы моцы Яго — і мэта гэтага не знакі і чуды, а ўсякае ДАўГАЦярпенне. Даўгачэрпенне побач з ім — гэта makrothumia (G3115, даўгачэрпенне), пастаўленае разам з hupomene (G5281, цярпенне) ў адным месцы — нясенне і чаканне разам — і абодва З РАДАСЦЮ. Цярпенне без радасці — цяжкая рэч; Яго сіла робіць яго радасным.)

V. ЧАКАЙ ГОСПАДА — СТАРАЕ СВЕДЧАННЕ

А. ПСАЛЬМЫ 37:7 Ціхі будзь перад ГОСПАДАМ і чакай на Яго, ня гневайся на таго, хто мае поспех на шляху сваім, на чалавека, які робіць зламыснае. **[H2342 chul ■]**

СУПАКОЙСЯ ПРЫ ГОСПАДЗЕ + ЧАКАЙ ЦЯРПЛІВА ЯГО + НЕ РАЗДРАЖНЯЙСЯ.

(Мае асабістыя думкі — тры словы на адным дыханні: спакой, чакай, не гневайся. Слова "спакой" — гэта datan (H1826, маўчаць, супакойца) — супакойся перад Ім. А "чакай цярпліва" — гэта chul (H2342, мучыцца, чакаць) — чаканне, якое можа адчувацца як родавыя болі, і гэта ўсё роўна цярпенне. Гнеў глядзіць на чалавека, які квітнее; спакой глядзіць на ГОСПАДА.)

В. ПСАЛЬМЫ 40:2 (KJV 40:1) Спадзеючыся, спадзяваўся я на ГОСПАДА, і Ён схіліўся да мяне, і пачуў лямант мой. **[H6960 qavah ■]**

Я ЦЯРПЛІВА ЧАКАЎ ГОСПАДА → ЁН СХІЛІўСЯ ДА МЯНЕ + ПАЧУў МОЙ КРЫК.

(Мае асабістыя думкі — старажытнае слова тут — qavah (H6960, чакаць), і на іўрыце Давід кажа гэта двойчы — чакаючы, чакаў я — чаканне, расцягнутае на ўсю сваю даўжыню. Паводле Стронга, карань слова азначае звязваць разам, як вяроўку: душа, якая чакае, звязана са сваім Богам. І паглядзіце на адказ: Ён СХІЛІўСЯ — усявышні Бог схіліў сваё вуха да чалавека, які чакаў.)

С. ПЛАЧ 3:26 Добра мець надзею і маўкліва [чакаць] збаўленьня ад ГОСПАДА. **[H3175 yachiyl ■]**
ДОБРА МЕЦЬ НАДЗЕЮ І МАўКЛІВА [ЧАКАЦЬ] ЗБАўЛЕНЬНЯ АД ГОСПАДА.

(Мае асабістыя думкі — надзея тут гэта яхіль (H3175, чакальны), якое паходзіць ад яхаль (H3176, чакаць, спадзявацца) — уласнае слова Іова, як і пакажа цень. Надзея і ціхае чаканне стаяць разам, і Пісанне называе гэта

ВУСТЫ ДВУХ

ГЕБРАЯЎ 10:36 Бо вам патрэбная цярплівасць, каб, учыніўшы волю Божую, атрымаць абяцаньне. **[G5281 hupomone ■]**

БО ВАМ ПАТРЕБНАЯ ЦЯРПЛІВАСЦЬ → АТРЫМАЦЬ АБЯЦАНЬНЕ.

ГЕБРАЯЎ 6:12 каб ня стацца вам маруднымі, але пераймальнікамі тых, якія праз веру і доўгачэрплівасць бяруць у спадчыну абяцанні. **[G3115 makrothumia ■]**

ЯКІЯ ПРАЗ ВЕРУ І ДОЎГАЦЯРПЛІВАСЦЬ БЯРУЦЬ У СПАДЧЫНУ АБЯЦАННІ.

ГЕБРАЯЎ 6:15 І гэтак [Абрагам], маючы доўгачэрплівасць, атрымаў абяцаньне. **[G3114 makrothumeo ■]**

ПАСЛЯ ТАГО, ЯК ЁН З ЦЯРПЛІВАСЦЮ ПЕРАНЁС → ЁН АТРЫМАЎ АБЯЦАНАЕ.

ЛУКІ 21:19 У цярплівасці вашай здабывайце душы вашыя. **[G5281 hupomone ■]**
У ЦЯРПЛІВАСЦІ ВАШАЙ ЗДАБЫВАЙЦЕ ДУШЫ ВАШЫЯ.

(Мае асабістыя думкі — пастаўце сведкаў побач. Адзін кажа, вам НЕАБХОДНА цярпенне, каб вы маглі АТРЫМАЦЬ абяцанне. Другі кажа, праз веру і цярпенне яны АТРЫМЛІВАЮЦЬ У СПАДЧЫНУ абяцанні; і Аўраам, пасля таго як цярпіва чакаў, АТРЫМАЎ абяцанне. Атрымаць, атрымаць у спадчыну, здабыць — тры словы, адна ісціна: цярпенне і абяцанне звязаны разам, і ніхто не бярэ адно без другога. І Госпад дадае сваё уласнае свядоцтва: у цярпенні вашым вы здабываеце душы вашы. Цярпенне — гэта рука, якая моцна трымае тое, што абяцаў Бог.)

ЦЕНЬ І ВЫКАНАННЕ

Shadow ЁЎ 13:15 Хоць бы і забіў мяне [Бог], буду мець у Ім надзею і буду абараняць шляхі мае перад абліччам Ягоным. **[H3176 yachal ■]**

ХОЦЬ БЫ ЁН УБІВАЎ МЯНЕ, Я БУДУ НАДЗЕЯЦЦА НА ЯГО.

Fulfillment ЯКУБА 5:11 Вось, мы шчаслівымі называем тых, якія вытрывалі. Вы чулі пра цярплівасць Ёва і ведаеце канец [яго] ад Госпада, бо Госпад вельмі спагадлівы і міласэрны. **[G5281 hupomone ■]**

ВЫ ЧУЛІ АБ ЦЯРПЛІВАСЦІ ІОВА + БАЧЫЛІ КАНЕЦ ГОСПАДА → ГОСПАДЗЬ ВЕЛЬМІ МІЛАСЭРНЫ І ШЧОДРЫ НА ЛІТАСЦЬ.

(Мае асабістыя думкі — слова "давер" на вуснах Іова гэта яхал (H3176, чакаць, спадзявацца): хай сабе Ён заб'е мяне, я ўсё роўна буду чакаць Яго, я ўсё роўна буду спадзявацца на Яго. Гэта церпялівасць у самую цёмную гадзіну. Гоў у сваім пакутах ёсць цень; Іякаў паказвае вынік: тыя, хто чуў пра церпялівасць Іова, УБАЧЫЛІ вынік, які прынёс Госпад, і гэты вынік поўны спагады і няшчотнай міласэрнасці. Выпрабаванне мае канец, і ў канцы стаіць Госпад, і сэрца Яго няшчотнае да тых, хто вытрымлівае.)

ЗАКАНЧЭННЕ

2 ТЭСАЛОНЦАЎ 3:5 Няхай Сам Госпад накіруе сэрцы вашыя да любові Божае і цярплівасці Хрыстовай. **[G5281 hupomone ■]**

НЯХАЙ ГОСПАД НАПРАВІЦЬ ВАШЫЯ СЭРЦЫ → У ЛЮБОВ БОЖУЮ + У ТЯРПЛІВАЕ ЧАКАННЕ ХРЫСТА.

ЯКУБА 1:12 Шчаслівы чалавек, які вытрымлівае спакусу, бо, стаўшыся выпрабаваным, ён атрымае вянок жыцця, які абяцаў Госпад тым, хто любіць Яго. **[G5278 hupomeneo ■]**

БЛАГАСЛОВЕННЫ ЧАЛАВЕК, ЯКІ ЦЯРПІЦЬ СПАКУСУ → ЁН АТРЫМАЕ ВЯНЕЦ ЖЫЦЦЯ.

(Мае асабістыя думкі — вось падсумаванне ўсёй справы. Цярпенне — гэта неабходнасць, і абяцанне залежыць ад яго: яно бяжыць у гонцы, яно валодае душою, яно атрымлівае ў спадчыну абяцанні і чакае аж да прышэсця Госпада. Яму навучаюцца з Пісання, і яно даруецца Богам цярпення; яно спачывае ў ГОСПАДЗЕ і бывае пачутае. Аснова казалася, што выпрабаванне вашай веры выпрацоўвае цярпенне; гэтыя новыя свяdkі сведчаць тое самае і паказваюць, чым усё завершыцца — не стратай, а вянцом. Няхай сам Госпад накіруе вашыя сэрцы да гэтага

цярплівага чакання: дождж земляроба ідзе, прышэсце Госпада блізка, і калі вы будзеце выпрабаваны, вы атрымаеце вянец жыцця.)

ПРАКТЫЧНЫ ТЭСТ

1. Габрэям 10:36 — Бо вам патрэбная цярплівасць, каб, учыніўшы волю Божую, атрымаць:
 - a) увайсці ў Яго спакой
 - b) атрымаць абяцаньне
 - c) успадкуюць зямлю
2. Лука 21:19 — У цярплівасці вашай здабывайце вашыя:
 - a) душы
 - b) сэрцы
 - c) розум
3. Габрэям 6:12 — Каб ня стацца вам маруднымі, але пераймальнікамі тых, якія праз веру і доўгачцярплівасць:
 - a) атрымаў добры сведчанне
 - b) скарыў царствы
 - c) атрымаюць у спадчыну абяцанні
4. Якуба 5:7 — Вось, земляроб чакае каштоўнага плоду зямлі, і дзеля яго доўгачцярплівы, аж пакуль атрымае:
 - a) дождж ранні і позьні
 - b) ранні дождж у меры
 - c) урожай зямлі
5. Да Рымлянаў 15:4 — Бо ўсё, што было напісана, было напісана дзеля нашага навучання, каб праз цярплівасць і сущашэнне з Пісанняў мы мелі:
 - a) мір
 - b) вера
 - c) надзея
6. Яакава 5:11 — Вы чулі пра цярплівасць Ёва і ведаеце канец ад Госпада, бо Госпад:
 - a) ласкавы і поўны спагады
 - b) вельмі спагадлівы і міласэрны
 - c) марудны на гнеў і вялікай міласэрнасці
7. Каласянам 1:11 — дужэючы ўсякаю сілаю паводле магутнасці славы Яго на ўсякую цярплівасць і доўгачцярплівасць з:
 - a) падзяка
 - b) лагоднасць
 - c) радасцю

КЛЮЧ АДКАЗАЎ: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-c, 6-b, 7-c

ЯК РАЗВІВАЕЦЦА ГЭТАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ

→ ЯК СТАРОЕ АБЯЦАННЕ СУСТРАКАЕЦЦА З НОВЫМ: ТЫЯ, ШТО СПАДЗЯЮЦЦА НА ГОСПАДА, АБНОВЯЦЬ СІЛЫ СВАЕ; БУДУЦЬ БЕГЧЫ І НЕ СТАМЯЦЦА (ІСАЯ 40:31) — ТУТ "СПАДЗЯЮЦЦА" — ГЭТА QAVAN (H6960, ЧАКАЦЬ), УЛАСНАЕ СЛОВА ДАВІДА — А НОВАЕ КАЖА: БУДЗЕМ БЕГЧЫ З СНУРСН ЦЯРПЕННЕМ У ЗАБЕЗЕ, ПРЫЗНАЧАНЫМ НАМ (ДА ГАБРЭЯЎ 12:1) — ТЫЯ, ШТО ЧАКАЮЦЬ, СТАНОВЯЦЦА ТЫМІ, ШТО БЯГУЦЬ, ГАТОВЫЯ ДЛЯ СВАЙГО ЎЛАСНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ.

ЯК ВАЖНЫЯ СЛОВА: ЦЯРПЕННЕ Ў ГАБРЭЯЎ 10:36 — ГЭТА НУРОМОНЕ (G5281, ЦЯРПІВАЕ ПЕРАЙМАННЕ), А ЦЯРПЕННЕ Ў ГАБРЭЯЎ 6:12 — ГЭТА МАКРОТНУМІА (G3115, ДОЎГАЦЯРПЕННЕ) — АДНО ВЫТРЫМЛІВАЕ ЦЯЖАР, ІНШАЕ ВЫЧЭКВАЕ ДОЎГІ ЧАС — ЗАЎВАЖЦЕ, ЯКОЕ СЛОВА СТАЇЦЬ НА ЯКІМ МЕСЦЫ, І ЧАМУ.

ЯК ГЭТА СХАВАНА Ё ХРЫСЦЕ: ІААН БЫЎ ВАШЫМ БРАТАМ І САЎДЗЕЛЬНІКАМ У ПАКУТАХ, І Ё ЦАРСТВЕ І ЦЯРПЕННІ ІСУСА ХРЫСТА (АДКРАВЕННЕ 1:9), І ГОСПАД КАЖА: ЗА ТОЕ, ШТО ТЫ ЗАХАВАЎ СЛОВА ЦЯРПЕННЯ МАЙГО, Я ТАКСАМА ЗАХАВАЮ ЦЯБЕ АД ГАДЗІНЫ ВЫПРАБАВАННЯ (АДКРАВЕННЕ 3:10) — ЦЯРПЕННЕ ЁСЦЬ ЯГО, ПЕРШ ЧЫМ ЯНО СТАЛА НАШЫМ.

ЯК ПРЫКЛАСЦІ ДА ГЭТАГА СВАЁ СЭРЦА: CHURCH... ЯК ПРЫКЛАСЦІ ДА ГЭТАГА СВАЁ СЭРЦА: CHURCH ДАЗВОЛЬЦЕ МНЕ ВЫПРАВИЦЬ: ЯК ПРЫКЛАСЦІ ДА ГЭТАГА СВАЁ СЭРЦА: ДОЎГАЦЯРПЕННЕ СТАІЦЬ НА ПРЫСТУПЦЫ ЛЕСВІЦЫ 2 ПЯТРА 1:5-7 — ДА ЁСТРЫМАННЯ ДАДАЙЦЕ ДОЎГАЦЯРПЕННЕ, А ДА ДОЎГАЦЯРПЕННЯ — НАБОЖНАСЦЬ — КОЖНАЯ ПРЫСТУПКА ГЭТАЙ ЛЕСВІЦЫ АБАПІРАЕЦЦА НА ГЭТУЮ.

ЯК ГЭТА ДАТЫЧЫЦЦА ВЕЧНАСЦІ: КАЛІ МЫ ЦЕРПІМ, ТО З ІМ І БУДЗЕМ ВАЛАДАРЫЦЬ (2-Е ДА ЦІМАФЕЯ 2:12) — ПАКУТА ТАМ — ГЭТА НУРОМЕНО (G5278, ТРЫВАЦЬ) — І ДАБРАШЧАСНЫ ЧАЛАВЕК, ЯКІ ТРЫВАЕ СПАКУСУ: БО, КАЛІ ЁН БУДЗЕ ВЫПРАБАВАНЫ, АТРЫМАЕ ВЯНОК ЖЫЦЦЯ (ЯКАВА 1:12).

SOURCES & CREDITS

Scripture: Belarusian Bible (CC BY-NC 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0);

Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).